



ЭПАС ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ

АЛА ШАМРУК

Праз амаль два дзесяцьгоддзі, якія былі прызнаны крызісными для манументальнага-дэкаратыўнага жывапісу, а да кладней, яго школы, створанай у савецкі час, з'яўленине ў новымтысячагоддзі буйнамаштабных манументальнага-дэкаратыўных роспіслей у будынку, якому прызначана роля архітэктурнага сімвала сучаснай эпохі, — з'ява, безумоўна, выключная. Гаворка ідзе пра серыю манументальнага-дэкаратыўных нано ў будынку Нацыянальнай бібліятэкі (кіраўнік У.Крываблоцкі, аўтарскі калектыв А.Дранец, А.Лучыновіч, В.Лагоўскі, Ю.Падолін, І.Лукін).



Віцебшчына. Фрагмент. Разны ляўкас, тэмперны роспіс з пакрыццём воскам. 2006.



Брестччына. Разны ляўкас, тэмперны роспіс з пакрыццём воскам. 2006.

З першага погляду ўражваюць маштаб і пераканаўчасць, з якімі аўтары роспісаў адраджаюць жывапісныя прыёмы традыцыйнай манументальнай школы, што ўспрымаліся апошні час як маргінальныя, — у новай па стылістыцы сучаснай архітэктуры і з новым (у паўненні з ідэалагічным мастацтвам мінулай эпохі) вобразна-тэматычным зместам. Шлях адраджэння манументальнага-дэкаратыўнага жывапісу, прapanаваны аўтарамі, працягвае рэалістычныя выяўленчыя традыцыі, зберагае канцепцыю манументальнага мастацтва як мастацтва значных, эпахальных ідэй, парывае з уласцівымі папярэднім дзесяцігоддзям умоўнасцю і празмернай абагульненасцю, робіць стаўку на эпічнасць, на сувязь з нацыянальнымі културнымі каранямі і з сусветнай мастацкай спадчынай.

У згаданых творах яскрава выяўлена разуменне манументальнасці, якое на працягу ўсяго творчага шляху складвалася ў У.Крываблоцкага. Гэта яго асабістасц філософска-паэтычнае ўспрыманне рэчаінасці, пабудаванае на глыбінным адчуванні сваіх каранёў, паўнакроўным, пачуццёвым адлюстраванні жыцця ва ўсіх яго прайвах. Метад мастака заснованы на адраджэнні генатыпаш памяці, якія адсылаюць да прыродна-пачуццёвага ўспрымання наваколля, на стварэнні індывідуальнай перажытых, глыбока асэнсаваных выяўленчых архетыпаў, якія ў знакава-апавядальний і дэкаратыўнай форме адлюстроўваюць сутнасныя катэгорыі рэчаінасці. Мастак асэнсавана будзе сваю іерархію каштоўнасцей, асноватворным паняццем якой з'яўляецца дрэва жыцця, праз якое ён раскрывае



үсе грані ўзаемадносін чалавеска са святам — уласнае разуменне прызначэння чалавека, яго каранёў і месца на зямлі. Вобразы ладжывапісу У.Крываблоцкага, уласцівы і апошнім творам, адсылае да пантэістычнага светаўспрымання як першавытокаў чалавечага існавання і культуры. Адчуванне зямной цеплыні і пладапоспай сілы, што ўспрымаюцца па разумовым і інтутыўна-пачуццевым узроўні, — аспекта ўластай жыццёвой філасофіі Уладзіміра Крываблоцкага, арыентір мастака для самавызначэння чалавека ў гэтым свеце.

Для жывапісных пано, размешчаных у атрыумнай прасторы бібліятэкі, уласцівы грандыёзны маштаб (бі пано маюць вышыню 9 м, шырыню 6 і 3,6 м, адно — 4 х 8,4 м). Уражвае і той факт, што ўсе роспісы былі створаны за трох месяцаў — тэрміт, не супастаўны з маштабам твораў. Узаемадзеянне архітэктуры і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва ў будынку бібліятэкі ўніверсальнай правераную часам формулу: архітэктурная метафора капкрэтызусіца, паглыбліянецца выяўленчымі сродкамі, у якіх апавядальнасць і сімволіка ўзаемадаўляюць адна адну. Пры гэтым пластицычна і стылістычна жывапіс застаецца незалежным ад архітэктуры, што таксама традыцыйна для архітэктурна-мастакскага «сінтэзу» мінулых дзесяцігоддзяў.

У архітэктурна-мастакскім вобразе будынка бібліятэкі, як і ў яго горадабудаўнічай ідэі, прасочваеца кансцепцыя саборнасці — у інтэр'еры яна асабліва выразна чытаецца ў выраізеніі цэнтральнага атрыума, па перыметры асветленага ліхтарамі верхняга светла, якія ўтвараюць свайго роду светлапразрысты купал. Менавіта кансцепцыя светла пайблыш актыўна выкарыстоўваецца ў сучаснай архітэктуры пры фарміраванні эмацыянальна-вобразнай атмасферы інтэр'ерных прастораў. Накіраванаасць да светла з'яўляецца таксама складнікам архітэктурнай метафары будынка бібліятэкі і, у той жа час, упісваеца ў образную ідэю жывапісных пано: светло, якое лъеца зверху, надае прыродна-земному зместу метафізічны, нават часткова сакральны сэнс. Устаноўленыя па перыметры атрыума пано ўтвараюць свайго роду алтарныя зоны. У стылічных і плоскасна вырашаных кампазіцыях прасочваеца паралелі з фрэскавымі роспісамі ў

стараежытных храмах, персанажамі іх з'яўляюцца выдатныя культурныя дзеячы Беларусі, адлюстраваныя ў акружэнні беларускіх краявідаў і знакавых архітэктурных помнікаў, асвечаныя алегарычнымі фігурамі, што ўласабляюць святыні, звязаныя з паняццем «земля беларуская». Уся іерархія закадзіраваных у роспісах тэм прэтэндуе на мадэль макракосму, неадрэйную ад ідэі храма. Узнікненiu сакральных асацыяцый спрыяе дэкаратыўны ёфект свячэння выяў, дзякуючы якому роспісы становяцца падобнымі на каляровыя вітражы (на аналогі з гатычнымі храмамі).

Роспісы адсылаюць і да выяўленчых традыцый манументальнага фрэскавага жывапісу, асабліва эпохі Рэнесансу, да фрэсак П'етра дэла Франчэска, Рафаэля і інш. — размяшчэннем пімат-фігурных кампазіцый на фоне архітэктурных дэкарацый, праз якія адкрываюцца далёкія панарамы, группоўкай фігур, блізкай да біблейскіх сцэн прадстаўлення, развіццём тэмы ад зямнога да духоўнага, рэнесансным адзіннем, агульным настроем яспасі і гармоніі, уласцівым энозе гуманізму. Паралелі з жывапісам Адраджэння ўзмацняюць ёфект пазачасавасці адлюстраваных у роспісах тэм, сімвалізуюць сувязь дасягненняў нацыянальнай культуры з сусветнымі агульнакультурнымі і агульначалавечымі капітоўнасцямі.

У эпічных па вобразна-тэматычным ладзе роспісах наглядаецца імкненне прасачыць вытокі самабытнасці нацыянальнай культуры праз паэтычныя мастакскія абагульненні, праз сувязь катэгорый культуры, асветніцтва і чалавечага лёсу, веры, жыватворнай сілы прыроды і роднай зямлі. Мноства чалавечых постацей, прыродных краявідаў і архітэктурных помнікаў, знакавых і геральдычных выяў, алегарычных фігур звязаны паэтычнымі метафарамі ў цэласную, дэкаратыўную выразную тканіну. Кампазіцыйна і тэматычна ўсе пано ўпісваюцца ў адзіную канцэнтруальную ідэю дрэва жыцця, якое ўваходзіць каранямі ў зямлю, сімвалізуючы вытокі нацыянальнай культуры, і прарастает, квітнеть да сягненнямі яе вялікіх сыноў. Тэма дрэва жыцця, адна з цэнтральных утворчасці У.Крываблоцкага, пераасэнсоўваецца ў роспісах бібліятэкі на новым тэматычным матэрыяле, у новай архітэктурнай сітуацыі і ў буйным для інтэр'ернай прасторы маштабе. Сродкамі, якія кам-

пазіцыйна аб'ядноўваюць усе роспісы і ўтвараюць іх адзіны рытмічны лад, служаць архітэктурныя кулісы і з-яруснае чляненне па вышыні, якое адпавядае развіццю тэмы ад матываў Зямлі, прыродных і архітэктурных краявідаў у ніжнім ярусе, выдатных культурных дзеячаў Беларусі ў сярэднім да абагульненых сімвалau і алегорый у верхнім ярусе. Роля структурнага модуля актыўизавана ў кампазіцыях белым колерам.



Мінск. Разны ляўкас, тымперны роспіс з пакрыццем воскам. 2006.

Жанр твораў блізкі да гімна, які гучыць у гонар беларускай зямлі і дарэчны ў канцэпцыі той вобразнай ідэі, якая рэалізавана ў будынку бібліятэкі архітэктурнымі сродкамі. Адчуванне гукаў урачыстай мелодыі ўзмацняеца асацыяцый вертыкальных чалавечых постацей, калон, ствалоў дрэў з арганічнымі трубамі. У шматгалоссі тэм, у якім

канкрантныя імёны пераплятаюцца з ёмкімі абагульненнімі, закадзіравана філософская на асэнсаванні і паэтычная па гучанні эпічная сага аб беларускай зямлі.

Раслінныя матывы, уплеценыя ў выяўленчую тканину, сівалізуюць ідэю дрэважыцця і ствараюць беспера-пышную філософска-паэтычную канву твораў. Магутныя ствалы дрэў, якія пераклікаюцца са стройнымі калонамі

менту з лістоў. Рэльефная паверхня, выкананая ў тэхніцы ляўкаса, стварае ўражанне шурпатай, патрэсканай кары дрэў, рукатворнай цеплыні, выклікае асацыяцыі з народнай драўлянай разьбой, пачуццё блізкасці да старажытнай самабытнай культуры, што дазваляе ўспрымаць пантэізм мастакоў і на чиста тактычным узроўні. У колеравай гаме пераважаюць цёплыя прыродныя тоны – жоўта-зялёныя, чырвона-аранжы-

на новыя стылявыя прыярытэты, стратэгіі камп'ютэрнага праектавання, эстэтыку найноўшых будаўнічых матэрыялаў і канструкцый, увядзенне твораў выяўленчага мастацтва на тэмы культурнай спадчыны з'яўляеца адным са сродкаў нацыянальна-культурнай ідэнтыфікацыі, сувязі з культурнымі генетыкамі нацыі, без звароту да якіх немагчымы працэс вобразна-стылявой эвалюцыі. Лёс манументальнага



і слупападобнымі, убраннымі ў манты і фігурамі, пранізаюць розныя ярусы кампазіцый, праастаюць гнуткімі галінамі, густымі кронамі, вытанчаным дэкаратыўным лісцем, іскрыстымі, налітымі сокам пладамі. У россып пладоў ператвараюцца пышныя валасы жаночых алгарычных фігуру завершы кампазіцыю. Планетарна трактаваныя зямныя сферычныя паверхні і манты пакрыты сцэльным полем рэльефнага, шматкаляровага расліннага арна-

выя, тэракотовая з эффектам свячэння, якія нібы акумулююць сонечнае свято і цеплыню.

У мастацтве значных ідэй і буйных маштабаў, якім традыцыйна лічылася манументальнае мастацтва, у апошнія дзесяцігоддзі адбыліся пэўныя змены, якія закранулі перш за ўсё вобразна-тэматычны бок твораў – іх можна ахарактарызаваць як зварот да гісторыка-культурнай спадчыны. Для сучаснай архітэктуры, арыентаванай

мастацтва, якое сёння шукае спосабы адраджэння і паўнацэннага сусіданства з новай па стылістыцы архітэктурай, будзе залежаць ад здольнасці мастакоў спалучыць актуальныя мастацка-стылявыя плыні і грамадскія ідэі з запатрабаванымі часам правобразамі сусветнай і нацыянальнай культурнай спадчыны. Росісы ў Нацыянальнай бібліятэцы дэманструюць адзін са шляхоў пошуку новай манументальнасці, якая знаходзіць апору ў традыцыях.